

Карпекін, К. Угоддзі пана Слежаноўскага (з гісторыі маёнтка Альхімкава) / К. Карпекін // Сцяг Перамогі (Лёзна). – 2018. – 4 верас. – С. 7.

УГОДДЗІ ПАНА СЛЕЖАНОЎСКАГА (З ГІСТОРЫІ МАЁНТКА АЛЬХІМКАВА)

Адна з вуліц вёскі Якубаўшчына нездарма завецца Альхімаўскай – яна скіравана ў бок колішняга маёнтка. Зараз ад яго застаўся толькі падмурак пасярод поля, ліпавая алея, што зліваеца з лесам, ды заплещеная хмелем старыя яблыні.

Апошнім уладальнікам маёнтка быў пан Слежаноўскі. Паводле ўспамінаў мясцовых жыхароў, сабраных вучнямі Сутоцкай сярэдняй школы яшчэ ў 1960-я гг., частку сваёй зямлі ён здаваў у аренду батракам, за што яны распложваліся паловай ураджаю. Памешчык нібыта быў вельмі строгім і караў батракоў за любую правіннасць, а за спазненне на працу іх увогуле выганялі і не прымалі ў батракі ва ўсіх суседніх маёнтках.

Па ўсёй верагоднасці, пан Слежаноўскі любіў добры посуд: на месцы яго сядзібы можна было знайсці рэшткі посуду з клеймамі фабрык I. E. Кузняцова, якія выраблялі ледзьве не самую якасную ў Расійскай імперыі парцаляну. Напрыклад, такія клеймы, як на фотаздымку, змяшчаліся на вырабах фабрыкі, заснаванай у 1898 г. у ваколіцах сяла Грузіна Наўгародскай губерні, і выкарыстоўваліся ў 1900–1913 гг.

Напярэдадні Каstryчніцкай рэвалюцыі 1917 г. памешчык з'ехаў са свайго маёнтка, а ў яго дом засяліліся мясцовыя сяляне, у якіх былі дрэнныя хаты.

Верагодна, што жонка і дачка памешчыка засталіся ў Альхімкаве, бо ў 1918–1923 гг. у школах Баравой, Замошша і Малькава працавала настаўніца – Марыя Аляксандраўна Слежаноўская, 1869 г. нараджэння. Хто яшчэ з такім прозвішчам у гэтай мясцовасці ў першыя паслярэвалюцыйныя гады мог выкладаць дзесяцам музыку, арыфметыку і рускую мову? Праўда, сама яна назвалася ўдавой – мабыць, не ведала пра лёс мужа, а можа, каб не пазначаць сваёй сувязі з «варожым класам».

На землях маёнтка была створана сельскагаспадарчая камуна, але гэтыя ўгоддзі вельмі прываблівалі многіх сялян.

14 ліпеня 1921 г. у зямельны аддзел Лёзnenскага валаснога выканкама паступіла хадайніцтва адразу ад траіх жыхароў Замошша: Ягора, Якава і Фёдара Зубавых. Яны жылі па суседству з былым маёнткам і карысталіся часткай гэтих земляў. Хоць сем'і ў іх былі невялікія (па 3–4 чалавекі), але ўласнай зямлі Зубавым не хапала. З дзвюх дзесяцін ворыва, паўдзесяціны луга, паўдзесяціны леса, паўдзесяціны сядзібнай і паўдзесяціны непрыгоднай зямлі пракарміцца было немагчыма, таму сяляне і прасілі вылучыць ім дадатковыя надзелы ў Альхімкаве.

Зямля, што знаходзілася на мяжы з надзеламі Зубавых, афіцыйна была ў карыстанні братоў Пятра, Фадзея і Фёдара Захарэнкавых, якія, дарэчы, арандавалі яе яшчэ і ў пана Слежаноўскага. Па гэтай прычыне ў жніўні 1921 г. кіраўніцтва камуны адмовіла Зубавым у іх просьбе.

У ліпені 1922 г. зямельны аддзел Лёзnenскага валвыканкама размеркаваў 358 дзесяцін альхімкаўскіх ўгоддзяў паміж сялянамі з навакольных вёсак, многія з якіх адначасова карысталіся яшчэ і лугамі ва ўрочышчы Поплава. Супраць такога нераўнамернага размеркавання зямлі ў сярэдзіне сакавіка 1923 г. паўстаў Матушоўскі раённы Савет, які прапанаваў зямельнаму аддзелу Лёзnenскага валвыканкама падзяліць зямлю па справядлівасці.

У выніку, 20 сакавіка 1923 г. адбылося адкрытае судовае пасяджэнне, на якім Лёзненскаму валземаддзелу прадпісалі зрабіць новае размеркаванне зямлі, таму не дзіўна, што ў кастрычніку 1923 г. у Альхімкаве былі новыя жыхары: Пётр і Яўлампія Бярозкіны, Іван, Настасся і Павел Жаўлачэнка, Іван і Ульяна Карапёвы, Піліп, Павел, Пётр, Захар і Іван Кукушкіны, Максім Маёраў, Сцяфан і Ганна Паўленкі, Міхаіл і Марыя Сімачэнкі, Ігнацій і Вольга Шарандзіны са сваімі сем'ямі.

**Канстанцін Карпекін,
галоўны захавальнік фондаў
Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці.**